

АСНОЎНАЕ--ПРАВЕРКА ВЫКАНАННЯ

(Ад віцебскага карэспанданта «Звязды».)

Выкананне колькасці і якасці паказальнікаў профінансава прадпрыемствам залежыць ад праўдзіннага кіравання і стварэння звычак, асобнымі часткамі і працаваць работні. У гэтым гэта акалічыцца, пачаў працу інструктар гармона партыі па дэкай прамысловасці т. Чарненка. Ён зраўнеў усе аказавыя ўкладзены на яго работні, разумую выключную важнасць жыцця інструктара і дапамогі, якую ён павінен аказаць партыйным арганізацыям.

На швейнай фабрыцы «Профінтар» увесь кіруючы партактыў фабрыкі (сакратар парткома, старшыня фабкома і інш.) не наведвае партучобы, не займаецца павышэннем свайго тэарытычнага ўзроўня і толькі пасля ўмяшання тав. Чарненка арганізаваў для кіруючых партактываў гурток ланізму, падарыў кіраўнікі і заняты кіраваннем.



Тав. ГОРАГЛЯД — інструктар партыі па харчовай і хімічнай прамысловасці.

Партгрупы ў асноўных працах фабрыкі імя Леніна — раўняем і рывалем — адсутнічаюць. Між тым становіцца гэтых цаўх патрабаў ўмацнення парткіравання аддзельнымі часткамі і працэсамі. Палітыка працоўнага камуністаў сярэдня стварылі партгрупы. Партгрупы са мной зацікавілі і да стварэння партыйных груп у вышэй узроўня працы ўжо прыступілі.

Горы справа са стварэннем партыйных груп на памочнай фабрыцы імя КіМ. Тут камуністы, працоўныя непераслана за варштата, складаюць 20-25 проц. усяй партарганізацыі. Прыкладна такога ж становішча і на ільняпрадзільнай фабрыцы «Дзвіна».

Сёння сувязь з пазывам партыйным званом дае магчымасць ацэнкі рабоче камуністаў, узааказваючых той ці іншым часткам. Гутарыць з партарганізатарам па паўночнай фабрыцы «Профінтар» т. Рабіна, інструктар пераважна, што т. Рабіна апрама ўліку камуністаў і збору членскіх узносаў ці чым больш не займаецца. Прыходзіць ён растлумачыць, што работа іхнага партарганізатара заключаецца не толькі ў тым, каб весці ўлік або сабраць за зборам членскіх узносаў. Ён указаў ёй, як трэба праводзіць партсамаву работу ў цаўх, як забяспечыць авангардную ролю камуністаў у вытворчасці і т. д.

Тав. Чарненка, бываючы на фабрыках і заводах, перакананы, што на радзе прадпрыемстваў не выкуцаюць сур'езна рашэнняў XVII з'езда партыі. На ільняпрадзільнай фабрыцы «Дзвіна» рашэнні з'езда прапародуваецца ў час абодвапартыі пераходу на працуючых іхнебудзь 15-20 мінут. Безумоўна, пры такой паставінай справы не можа быць і гутаркі аб сур'езным і глыбокім вывучэнні гістарычных рашэнняў XVII з'езда нашай партыі. На швейнай фабрыцы «Профінтар» звыш 250 работных не вывучаюць матэрыялаў з'езда. Цяпер гэтым недахопам пачынаюць выпраўляць. Стварылі спецыяльныя гурткі. Камуністы прымаюцца да беспартыйных работных

дзяржаўна гандаль Беларусі (Белгандаль) выканаў план таваразвароту апошняга квартала мінулага года ўсёго на 82 проц. Тавары астаці пры гэтым перавышлі 9 міль. руб. (пры норме ў 5 міль. руб.). Сістэма асаварылася. Пачаўся перабор ў палізавах. Дзярбанк у снежні сінніў крэдыт таване чатырох аддзленняў Белгандалю.

У студзені наменіў пад'ём. План таваразвароту быў выканан на 108 проц. амаль на 2½ міль. руб. знізіліся таварны астаці. Але ўжо ў лютым становішча зноў разка палгорылася. Фінансавыя затурдненні абвастрыліся настолькі, што аддзельні Беларусі маглі выкупіць толькі вызначаную частку паступаючых да іх тавараў. План таваразвароту быў выканан ужо на 71 проц., а па аднаму з самых значных аддзленняў — гомельскаму — нават на 45 проц. Не паленшылася становішча і ў першай палове сакавіка.

У чым-жа прычыны ганебнага адставака Беларусі? Справа ў тым, што Белгандаль сам разваліў сваю фінансавую базу. Пачынаючы з 1932 г. Белгандаль склаў дуплі, вымішленныя балансы. Справадзачы з квартала ў квартал накіраваны прыбытак, рост зваротных сродкаў. Рывалася карціна поўнага «благочыння», а на справе ішло бештабнае разабаранне мільянаў рублёў.

Кіраўнікі Белгандалю Сямёнаў, а сёлава за ім Маўшэзон, таксама як і нармаван Беларусі Гурвіч, не могуць доладзі-небудзь сур'езна растлумачыць зніжэнне двух мільянаў рублёў. Куры знізілі гэтыя два мільяны рублёў, вывясляюць цяпер пракурор Беларусі. Трэба думаць, што ён зойдзе неасраціных вынаўчых «даскавалі» бухгалтэры і тых, хто натуральні.

Шляхам называючых мер фінансавы становішча Беларусі за ра раз выплаўна. Але калі Белгандаль рашуча не паленшыць работу, ён зноў ажакацца да разбаві карыта. СНК Беларусі праўда са спазненнем, абвясціў суровую вымову «блону» дырэктару Белгандалю Сямёнаву і прыняў кіраўніцтва Наркамсна Беларусі работай Белгандалю незадавальняючым. Гэта

дзяржаўна гандаль Беларусі (Белгандаль) выканаў план таваразвароту апошняга квартала мінулага года ўсёго на 82 проц. Тавары астаці пры гэтым перавышлі 9 міль. руб. (пры норме ў 5 міль. руб.). Сістэма асаварылася. Пачаўся перабор ў палізавах. Дзярбанк у снежні сінніў крэдыт таване чатырох аддзленняў Белгандалю.

У студзені наменіў пад'ём. План таваразвароту быў выканан на 108 проц. амаль на 2½ міль. руб. знізіліся таварны астаці. Але ўжо ў лютым становішча зноў разка палгорылася. Фінансавыя затурдненні абвастрыліся настолькі, што аддзельні Беларусі маглі выкупіць толькі вызначаную частку паступаючых да іх тавараў. План таваразвароту быў выканан ужо на 71 проц., а па аднаму з самых значных аддзленняў — гомельскаму — нават на 45 проц. Не паленшылася становішча і ў першай палове сакавіка.

У чым-жа прычыны ганебнага адставака Беларусі? Справа ў тым, што Белгандаль сам разваліў сваю фінансавую базу. Пачынаючы з 1932 г. Белгандаль склаў дуплі, вымішленныя балансы. Справадзачы з квартала ў квартал накіраваны прыбытак, рост зваротных сродкаў. Рывалася карціна поўнага «благочыння», а на справе ішло бештабнае разабаранне мільянаў рублёў.

Кіраўнікі Белгандалю Сямёнаў, а сёлава за ім Маўшэзон, таксама як і нармаван Беларусі Гурвіч, не могуць доладзі-небудзь сур'езна растлумачыць зніжэнне двух мільянаў рублёў. Куры знізілі гэтыя два мільяны рублёў, вывясляюць цяпер пракурор Беларусі. Трэба думаць, што ён зойдзе неасраціных вынаўчых «даскавалі» бухгалтэры і тых, хто натуральні.

Шляхам называючых мер фінансавы становішча Беларусі за ра раз выплаўна. Але калі Белгандаль рашуча не паленшыць работу, ён зноў ажакацца да разбаві карыта. СНК Беларусі праўда са спазненнем, абвясціў суровую вымову «блону» дырэктару Белгандалю Сямёнаву і прыняў кіраўніцтва Наркамсна Беларусі работай Белгандалю незадавальняючым. Гэта

дзяржаўна гандаль Беларусі (Белгандаль) выканаў план таваразвароту апошняга квартала мінулага года ўсёго на 82 проц. Тавары астаці пры гэтым перавышлі 9 міль. руб. (пры норме ў 5 міль. руб.). Сістэма асаварылася. Пачаўся перабор ў палізавах. Дзярбанк у снежні сінніў крэдыт таване чатырох аддзленняў Белгандалю.

У студзені наменіў пад'ём. План таваразвароту быў выканан на 108 проц. амаль на 2½ міль. руб. знізіліся таварны астаці. Але ўжо ў лютым становішча зноў разка палгорылася. Фінансавыя затурдненні абвастрыліся настолькі, што аддзельні Беларусі маглі выкупіць толькі вызначаную частку паступаючых да іх тавараў. План таваразвароту быў выканан ужо на 71 проц., а па аднаму з самых значных аддзленняў — гомельскаму — нават на 45 проц. Не паленшылася становішча і ў першай палове сакавіка.

У чым-жа прычыны ганебнага адставака Беларусі? Справа ў тым, што Белгандаль сам разваліў сваю фінансавую базу. Пачынаючы з 1932 г. Белгандаль склаў дуплі, вымішленныя балансы. Справадзачы з квартала ў квартал накіраваны прыбытак, рост зваротных сродкаў. Рывалася карціна поўнага «благочыння», а на справе ішло бештабнае разабаранне мільянаў рублёў.

Кіраўнікі Белгандалю Сямёнаў, а сёлава за ім Маўшэзон, таксама як і нармаван Беларусі Гурвіч, не могуць доладзі-небудзь сур'езна растлумачыць зніжэнне двух мільянаў рублёў. Куры знізілі гэтыя два мільяны рублёў, вывясляюць цяпер пракурор Беларусі. Трэба думаць, што ён зойдзе неасраціных вынаўчых «даскавалі» бухгалтэры і тых, хто натуральні.

Шляхам называючых мер фінансавы становішча Беларусі за ра раз выплаўна. Але калі Белгандаль рашуча не паленшыць работу, ён зноў ажакацца да разбаві карыта. СНК Беларусі праўда са спазненнем, абвясціў суровую вымову «блону» дырэктару Белгандалю Сямёнаву і прыняў кіраўніцтва Наркамсна Беларусі работай Белгандалю незадавальняючым. Гэта

дзяржаўна гандаль Беларусі (Белгандаль) выканаў план таваразвароту апошняга квартала мінулага года ўсёго на 82 проц. Тавары астаці пры гэтым перавышлі 9 міль. руб. (пры норме ў 5 міль. руб.). Сістэма асаварылася. Пачаўся перабор ў палізавах. Дзярбанк у снежні сінніў крэдыт таване чатырох аддзленняў Белгандалю.

У студзені наменіў пад'ём. План таваразвароту быў выканан на 108 проц. амаль на 2½ міль. руб. знізіліся таварны астаці. Але ўжо ў лютым становішча зноў разка палгорылася. Фінансавыя затурдненні абвастрыліся настолькі, што аддзельні Беларусі маглі выкупіць толькі вызначаную частку паступаючых да іх тавараў. План таваразвароту быў выканан ужо на 71 проц., а па аднаму з самых значных аддзленняў — гомельскаму — нават на 45 проц. Не паленшылася становішча і ў першай палове сакавіка.

У чым-жа прычыны ганебнага адставака Беларусі? Справа ў тым, што Белгандаль сам разваліў сваю фінансавую базу. Пачынаючы з 1932 г. Белгандаль склаў дуплі, вымішленныя балансы. Справадзачы з квартала ў квартал накіраваны прыбытак, рост зваротных сродкаў. Рывалася карціна поўнага «благочыння», а на справе ішло бештабнае разабаранне мільянаў рублёў.

У Беларусі не ўмеюць арганізаваць гандаль

Э. КВІРЫНГ

Зусім не. За 15 кілометраў ад Чарэня ў сельна Вольважы, гатага-ж раёна, у краме няма ні шпаліны, ні кружак.

У радзе сельна другіх сумежных раёнаў таксама няма шпалінак. Няма чаго і гаварыць, што калі-б на базе і ў райсаюзе гандлявалі, а не механічна размяркоўвалі, ці ў адным райсаюзе не было-б, араўмеда, асаваранасці шпалінамі і кружак.

Аб характары кіраўніцтва гандлем а боку беларускіх арганізацый, аб аперацыйнасці гэтага кіраўніцтва можна судзіць па тым, як вытворцава важнейшая дзяржавы аб арганізацыі раённых універмагаў.

У радзе раёнаў (Ступіна раён і інш.) магазіны па гэты дзень не адкрыты, бо вытворцы вынаючы не прадставілі памяшканняў. У другіх (Буца-Камалеўскі раён) ад махавога прадстаўленнем цесных каўчур, дзе ніякага культурнага гандлю, не разгорніш. У некаторых раёнах, напрыклад, у Быхаўскім, прама спажываюча задачы раённых магазінаў. У асартымент тавараў тут уключаны харчаванне і бальево, а гандаль швейнымі вырабамі абмяжоўваецца зваранай з раённых сельна вопраткай без падбору размяроў і фасонаў. Кіруючы арганізацыі многіх раёнаў дэна палывальска адносіцца да разгортвання гандлю на вёсцы, адмахваюцца абцяжванымі і часта становіцца па шлях прамога «саветіральства». Смаляніцкі райсаюз, напрыклад, павядзіў Белгандаль, што раёны універмагаў адкрываецца 20-лютага, талі ж 10 сакавіка нават рамонт яго не быў закончаны.

Ні ў адной гадзіне работы гандлюючых арганізацый Беларусі ішчэ не відзіць выканання ўказаных таварыша Сталіна аб «беспараным цыркуляцыі тавараў ад месці вытворчасці да спажывацтва».

Такое становішча будзе, відэвоц на, прадэжацца да тых пор, пакуль у Беларусі не будзе забеспечана штодзённая і вырабнае партыйнае кіраўніцтва разгортваннем таваразвароту. («Права».)

У краіску 1933 г. менская база «Шкалофар» паслала чарвеньскаму райсаюзу (па «плану», без дэбору райсаюзам асартыменту) 10 тыс. добрых гранёных ліхвінак. Райсаюз прыняў ліхвінак і поўнаціна апланіў іх. «Шкалофар», відэць, урадаваўшыся такому акуратаму плаццельчыку, у чарвені, зноў такі па тым-ж канцылярскаму «плану» да слаў чарвеньскаму райсаюзу другую партыю ліхвінак: нічч 8 тыс. ліхвінак і 7.800 фарфаравых кружак.

Райсаюз прыняў і гэты тавар. Ці трэба дадаваць, што ў сакавіку 1934 г. амаль уся гэта партыя па суды ішчэ завалывае паліцы склаў чарвеньскага райсаюза.

Чым-ж так многа шпалінак і кружак заслана чарвеньскаму райсаюзу? Можна быць, Беларусь на-сытана гэтымі шпалінамі і кружакімі?

У нашым раёне, Старшыня Кубінага сельсавета Пакоўскі і старшыня сельна Лаюшча Усяляк ульваюць ад закупак.

У сельсаюзе зусім не праведзена арганізацыйна-мэсавая работа па закупках. Калганскі і аднаасобнікі не ведаюць, якія тавары лмы могуць атрымаць за прадынае хлеб. Замест таго, каб арганізаваць развозкі і вымаць з тавараў у нагасы, каператары сідзіць у крамах і чакаюць хлеба. Сельна да апошняга часу зыку піла толькі 14 ніграма.

Старшыня сельна следуе прыкладу старшын райсаюза тав. Вейнера, які з сельна раёне ішчэ пштануе зводцы, дзе па працую туды фігура адна і тал-ж ліба.

Бюракратычныя метады кіраўніцтва і сямейкі пануюць у хлебазакупках на Ушацкім раёне. Удзельні раён даў да 20 сакавіка толькі 10 тон.

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

Карэспандэнцыі, атрыманымі з месці, палываюць сапраўднымі прычынамі дроната становішча закупак.

Воск Терахука. Раён меў у мінулым годзе багаты ўраджай. Закупкі ў Терахуцкім раёне ішчэ саманіам: справіўшы хлеб-лобра, не прылаўдзі-не было. Старшыня аднаго кагасы Карынаскага сельсавета тав. Бураду, як паведмавае нам т. Шпанюк, на прытане аб ходзе закупак адказаў: «Зводдзем, дзе прадэвальсвае лішч; не толькі каператары закупае хлеб».

«Райком і райвыканком Терахуцкі — піша тав. Шпанюк, — да апошняга часу ні разу не заступалі дэклада упавунаўнага па закупках хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Кіруюць па зводках

(Агляд карэспандэнцыі з месці)

Да 20 сакавіка на БССР закулана 4.043 тоны хлеба. Гэта складае 12,3 проц. той колькасці, якую спажываюць каператары БССР абавязавалі закупіць.

Карэспандэнцыі, атрыманымі з месці, палываюць сапраўднымі прычынамі дроната становішча закупак.

Воск Терахука. Раён меў у мінулым годзе багаты ўраджай. Закупкі ў Терахуцкім раёне ішчэ саманіам: справіўшы хлеб-лобра, не прылаўдзі-не было. Старшыня аднаго кагасы Карынаскага сельсавета тав. Бураду, як паведмавае нам т. Шпанюк, на прытане аб ходзе закупак адказаў: «Зводдзем, дзе прадэвальсвае лішч; не толькі каператары закупае хлеб».

«Райком і райвыканком Терахуцкі — піша тав. Шпанюк, — да апошняга часу ні разу не заступалі дэклада упавунаўнага па закупках хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

ХЛЕБАЗАКУПКА

У нашым раёне, Старшыня Кубінага сельсавета Пакоўскі і старшыня сельна Лаюшча Усяляк ульваюць ад закупак.

У сельсаюзе зусім не праведзена арганізацыйна-мэсавая работа па закупках. Калганскі і аднаасобнікі не ведаюць, якія тавары лмы могуць атрымаць за прадынае хлеб. Замест таго, каб арганізаваць развозкі і вымаць з тавараў у нагасы, каператары сідзіць у крамах і чакаюць хлеба. Сельна да апошняга часу зыку піла толькі 14 ніграма.

Старшыня сельна следуе прыкладу старшын райсаюза тав. Вейнера, які з сельна раёне ішчэ пштануе зводцы, дзе па працую туды фігура адна і тал-ж ліба.

Бюракратычныя метады кіраўніцтва і сямейкі пануюць у хлебазакупках на Ушацкім раёне. Удзельні раён даў да 20 сакавіка толькі 10 тон.

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана паліца тав. Добыш не вылажае ў кагасы і сельсаюты, а сідзіць у раённым цэнтры і вымаць зводцы, на якіх ён «кіруе» закупкамі. Ніхто ўра не гэта не рагуе. «Німа часу і мацца хлеба, сідзіць набыццэма». (а равардэ ў Дзяржнінскім райкоме «а па распандэцы тав. М. І.).

Тав. А. Ушацкі прыводзіць рад закупаў хлеба аб яго работе. Яму часта прыходзіцца працыць у працуючых кіраўнікоў спосаў на пне-мумах і наарад; калі-ж дэзэпаліць, дык у «блужучых справах» на 5-10 мінуты».

«Да пленума РВК была прапаранна памятка старшын сельна, што лмы павінен зрабіць у бійшыя часы. У гэтыя памятка німа ні слова аб закупках». Такія-ж адносіны па хлебазакупках і ў Дзяржнінскім раёне. Улічана пал

